

## ТРЫ ПАКАЛЕННІ ВОІНАЎ

### Бой першы

...Ішла Фінская вайна. Група разведчыкаў атрымала загад узяць "языка". Сама па сабе задача нялёгкая, а ва ўмовах лютай зімы, глыбокага снегу, без адпаведнага рыштунку – складаная ўдвая. Фіны ж былі цёпла апрануты, мелі выдатную лыжную падрыхтоўку.

Трое нашых разведчыкаў сутыкнуліся з трыма варожымі салдатамі. Пасля кароткага, але жорсткага бою двое нашых загінулі. Застаўся адзін супраць двух. Ён паспеў першым кінуць гранату і даставіць кантужанага "языка" ў сваю часць.

Гэта быў чырвонаармеец-камсамалец Сяргей Венгер, бацька будучага падпалкоўніка Ю. С. Венгера.

### Бой другі

Афганістан. Вайсковая калона рухаецца да месца прызначэння. Узбраенне недастатковае. На некаторых машынах замест кулямётаў муляжы. "Духі" чакалі ў цясніне і адкрылі шквальны агонь. Нашым мотастралкам пагражала поўнае знішчэнне, але ўвесь удар прыняла на сябе баявая ахова з ліку дэсаннікаў. І, нягледзячы на складаную сітуацыю, вытрымала бой, не згубіўшы пры гэтым ніводнага чалавека. Камандаваў дэсаннікамі старшы лейтэнант Венгер. За што атрымаў свой першы ордэн Чырвонай Зоркі.

### Бой трэці

Той жа Афган. Душманы, сярод якіх былі арабскія наёмнікі і негры, замацаваліся на высотцы, адкуль прастрэльвалася ўся тэрыторыя. Дэсантнікі кінуліся ў атаку і выбілі ворага з займаемай пазіцыі. Ротай камандаваў старшы лейтэнант Венгер. І быў прадстаўлены да другога ордэна Чырвонай Зоркі. (Атрымаў яго, між іншым, праз некалькі гадоў). Падобных эпізодаў у ваеннай біяграфіі падпалкоўніка Ю. С. Венгера, ваеннага камісара раёна, шмат.

– Хіба ўсё ўспомніш, – усміхаецца Юрый Сяргеевіч. – Вось вывад войскаў з Афганістана памятаецца добра. Мая рота пакідала краіну паветраным шляхам. А мяне раптам выклікаў камандзір палка:

– Будзеш суправаджаць "наземнікаў" (так дэсантнікі называлі мотастралкоў), у якасці артылерыйскага карэктыроўшчыка!

Загад ёсць загад. Адправіўся да месца прызначэння. І тут убачыў тое, што раней паказвалі ў кіно. Начальнік штаба палка агарнуў знамя часці вакол тулава, а затым – бронежылет. Рушылі ў дарогу. Вельмі цяжка давялося на сумна вядомым перавале Саланг.

Дарога была вельмі слізкай, выручалі толькі загадзя ўзятыя скрынкі з пяском. Быў выпадак, калі БМП з экіпажам звалілася ў цясніну. Аднак невялікая група Венгера са сваёй задачай справілася. Афіцэр атрымаў медаль "За баявыя заслугі".

### **Калі змоўклі гарматы**

Юрый Сяргеевіч успамінае, як прыехаў у водпуск, і бацька прымусіў яго прывініць ордэн.

– 3 гордасцю хадзіў са мной па вуліцах. А ў самога – два ордэны Славы, два – Айчыннай вайны, два – Чырвонай Зоркі! Ён жа закончыў Вялікую Айчынную камандзірам "кацюшы".

Працяглы час Ю. С. Венгер служыў у пагранічных войсках, узначальваў пагранкамендатуру, цяпер – ваенны камісар раёна. Нядаўна атрымаў яшчэ адну ўзнагароду – медаль Расійскага саюза ветэранаў Афганістана "За заслугі".

А пераемнасць пакаленняў працягваецца. Сын Юрыя Сяргеевіча – таксама афіцэр. Нелішнім будзе ўспомніць знакаміты выраз: "Ёсць такая прафесія – Радзіму абараняць!".

***М. Каткоў***

*Дзвінская праўда (Верхнядзвінск). — 2008. — 8 мая. — С. 2.*